



ЭКСПАРТ
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ
ПРАДУКЦЫІ РАСЦЕ



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

НЕЧАКАНЫЯ
ВЫНІКІ ПРЭМІІ
«ОСКАР»

13



11

ЛЮТАГА 2020 г.

АЎТОРАК

№ 27 (29141)

РЫХТУЙ ВЁСЛЫ Ў ЛЮТЫМ



У Віцебскім абласным Цэнтры алімпійскага рэзерву па вяслярных відах спорту, які базіруецца ў Полацку, трэнеры і спартсмены рыхтуюцца да першага выхаду на ваду. Трэнер вышэйшай катэгорыі па класічным веславанні Міхаіл КАМІНСКІ са сваімі выхаванцамі, пераможцамі Рэспубліканскай

спартакіяды сярод дзіцяча-юнацкіх спартыўных школ Цімафеем ЛАСЁМ і Максімам СКАРАХОДАВЫМ настройвае лодку — вучыць гэтых адораных хлопцаў, як выстаўляць даўжыню вынасу восі-вертлюга.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Кніжная паліца

Храм плюс краявід

Найвышэйшую ўзнагароду конкурса
«Мастацтва кнігі» атрымаў прыватны выдавец



Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Штогод у Беларусі апроч шэрагу літаратурных асобна ўручаюцца ўзнагароды за афармленне і дызайн выданняў — якасць паліграфіі, вобразнасць, мастацкую структуру, стыль і наватарства ў прыёмах. Цырымонія ўзнагароджвання 59-га па ліку

конкурсу «Мастацтва кнігі» прайшла ў пятніцу ўвечары на Мінскай міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы. Кампетэнтнае журы, большасць якога склалі мастакі і дызайнеры, выбірала пераможцаў са 188 выданняў 35 выдавецтваў. І галоўную ўзнагароду конкурсу — вялікі «Залаты фаліянт» у намінацыі «Трыумф» разам з ганаровым дыпламам імёна Францыска Скарыны — упершыню атрымаў прыватны выдавец. Ім стаў Дзяніс Раманюк з кнігай «Беларусь. Храм і краявід». Свае ўзнагароды дасталіся і Выдавецкаму дому «Звязда», і цэламу шэрагу нашых калег.

СТАР. 13

Аты-баты

ПРЫЗЫЎ ПА НОВЫХ ПРАВІЛАХ


Канец мінулага тыдня пачаўся з гучнай навіны. Стала вядома, што ў Беларусі зменены пералік хвароб, якія вызначаюць прыдатнасць прызыўнікоў да тэрміновай службы. Сумесная пастанова міністэрстваў абароны і аховы здароўя была размешчана на Нацыянальным прававым інтэрнэт-партале ў ноч на пятніцу. А набывае яна моц пасля афіцыйнага апублікавання. Гэта значыць, што новыя правілы пачынаюць дзейнічаць ужо падчас сёлетняга прызыву.

— Узброеныя Сілы абсалютна не зацікаўлены ў тым, каб у армейскай шэрагі трапілі маладыя людзі, якія большую частку тэрміну службы будуць праводзіць не на службе, асвойваючы сакрэты баявой падрыхтоўкі, а на бальнічным ложку, — зазначыў палкоўнік медыцынскай службы, начальнік ваенна-медыцынскага ўпраўлення Міністэрства абароны Дзмітрый АЛЬХОВІК.

Асноўныя змяненні наступныя. Па-першае, цяпер ліміт вугла скаліёзу павышаны да 17 градусаў. Па-другое, прыдатнымі цяпер прызнаюцца юнакі, у якіх дыягнаставана атлусценне II ступені з індэксам масы цела да 36.9. Змены адбыліся і, так бы мовіць, з іншага боку. Калі ў прызыўніка індэкс масы цела знаходзіцца ў межах 16.9—18.5, то гэта цяпер таксама не перашкода для службы. Скарачаны і тэрмін часовай адтэрміноўкі пасля лазернай каагуляцыі з нагоды перыферычнай дэградацыі сятчаткі — з шасці да трох месяцаў. Закранула рэформа і часта траўмавальныя невусы, якія знаходзяцца ў зонах, дзе яны могуць траўміравацца ад нашэння вайсковай формы, абутку ці амуніцыі.

СТАР. 4

ЦЫТАТА ДНЯ



Арцём СІКОРСКІ,
дырэктар дэпартамента
па авіяцый Міністэрства
транспарту і камунікацый:

«Белавія» вельмі актыўна
цяпер працуе над
пытаннем арганізацыі
далёкамагістральных
маршрутаў і закупкі
адпаведных судоў.
Разглядаецца
і прыцягненне замежных
кампаній для выканання
трансатлантычных
і транскантыненталь-
ных палётаў. Ёсць даволі
высокая цікавасць.
Мы працуем
з авіякампаніямі Кітая,
Індыі, краін Блізкага
Усходу, каб арганізаваць
палёты з прамежкавай
пасадкай у Нацыянальным
аэрапорце Мінск,
а затым ляцець у ЗША,
Канаду, краіны Паўднёвай
Амерыкі».



КОРАТКА

• БРСМ дае старт патрыя-
тычнай акцыі «Я служу!»

• Беларусь і Польшча
падпісалі пагадненне аб
ахове трансгранічных вод.

• Інфляцыя ў Беларусі
ў студзені склала 0,9%.

• Унікальны супрацьпук-
лінны прэпарат «Тэмадэкс»
будзе вырабляцца ў БДУ.

• Лагістычны цэнтр для
збыту сельгаспрадукцыі
плануецца стварыць на
Століншчыне.

• Доля імпартазамы-
шчальнай прадукцыі ў пра-
мысловасці Беларусі наблі-
жаецца да 40 %.

• Джэкі Чан паабяцаў
мільён юаняў за вынаход-
ніцтва вакцыны супраць
каранавіруса.

• У Пінску наладзілі
перапрацоўку зношаных
шын. З атрыманай гума-
вай крошкі будуць рабіць
гумовыя рулонныя пакрыц-
ці, плітку, маты для жывё-
лагадоўчых комплексаў,
«зялёныя паркоўкі».

• У Асіповічах пад цяг-
нік трапіў мужчына ў на-
вушніках.

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008